

НАСТУПНЫ ТЫДЗЕНЬ



ШАЛІ. Тыдзень будзе паспяховым у любым пачынанні. У пачатку тыдня пастаўцеся ўважліва да ўсёй інфармацыі, якая будзе да вас паступаць. Значна павысяцца вашы валявыя якасці. Гэта дазволіць дамагчыся патрэбнага выніку на працы і ў зносінах з іншымі людзьмі. Сярэдзіна тыдня прадвяшчае спрыяльную атмасферу і добра праведзены час у коле сяброў. Гэта не толькі магчымасць адпачыць, але і атрымаць неабходную інфармацыю, заручыцца падтрымкай у сваіх наступных дзеяннях. Тыдзень будзе актыўным, але большую частку працы вы зробіце чужымі рукамі.



СКАРПІЁН. Справы запатрабуюць цяпер не столькі актыўных дзеянняў з вашага боку, колькі інтэлектуальных намаганняў. Пакуль вы не спыніцеся і не раскладзяце ўсё па палічках, не разбярэцеся, што да чаго, — лепш не рухацца далей. Атрымаецца сур'ёзна прасунуцца ў кірунку рэалізацыі сваёй мары, асабліва калі гэта неяк звязана з канкрэтнымі аб'ектамі матэрыяльнага свету або грашымі. Гарманізуюцца адносіны з блізкімі людзьмі, але пры гэтым яны могуць паспрабаваць узяць у вас у доўг. Гэта нельга лічыць дрэнным знакам, бо ў гэты час вам будзе спадарожнічаць поспех у фінансах і любых камерцыйных пачынаннях. Вы атрымаеце новыя сілы і крыніцы натхнення.



СТРАЛЕЦ. Тыдзень надрэнны для кар'ярных, рабочых пытанняў, тут вы можаце праявіць сябе з лепшага боку і дасягнуць пэўнага поспеху. Ёсць шанец напрацаваць шэраг неабходных навыкаў, якія пасля дазваляць спраўляцца з любой сітуацыяй і ўсімі нягодамі. Але сам працэс можа адняць нямала сіл, а разуменне некаторых рэчаў, матываў людзей, сапраўдных прычын іх дзеянняў і ўчынкаў часам можа быць хваравітым. Сабраўшы атрыманы досвед у кучу, аднавіўшы свае сілы, зможаце рушыць далей. У канцы тыдня з'явяцца новыя ідэі і адкрываюцца цікавыя перспектывы.



КАЗЯРОГ. Да сваёй мэты вы прывыклі ісці напрамол. Гэты метад дапаможа вам і цяпер. Калі дзейнічаць рашуча, думаць толькі пра сябе і свае жаданні, то можна з поспехам дасягнуць таго, чаго вы хочаце. І нейкі час вы будзеце адчуваць радасць і напоўненасць ад праведзенай працы, але, на жаль, такое шчасце будзе не доўгім. Калі ісці да сваёй мары па чужых галовах, то рана ці позна вы спатыкняцеся, і дасягнутыя вынікі могуць разбурыцца, як картаны домік. Варта зменшыць абароты ў дзейнасці і трохі знізіць планку жаданняў. Залішня самаўпэўненасць можа толькі нашкодзіць.



ВАДАЛЕЙ. Вельмі актыўны і плённы тыдзень. Вы адчуеце ў сабе новы прыліў сіл, новыя магчымасці і зможаце актыўна прасунуцца наперад, асабліва ў кар'еры і адносінах. Але ў самым пачатку варта вызначыцца і зрабіць выбар, па якім шляху пайсці, інакш можаце змарнаваць шмат часу, застаючыся ў нерашучасці або спрабуючы паспець і тут і там. Невялікае проціборства вы можаце адчуць у канцы тыдня, але гэта не перашкодзіць вам дасягнуць задуманага — не спыняйцеся перад перашкодамі. Хоць тыдзень і будзе цяжкі, вынікі вас вельмі пацешаць.



РЫБЫ. Вельмі пераменлівы тыдзень. У нейкія дні вам будзе спадарожнічаць поспех і ўсё будзе вырашацца само сабой, у іншыя ўсё будзе супраць вас. Сакрэт поспеху (або выжывання) заключаецца ў тым, што на гэтым тыдні вам трэба адпусціць сітуацыю, ні на чым не канцэнтравачца, не строіць планаў і жыць так, як атрымліваецца. У такім выпадку зможаце атрымаць максімальную выгаду з усёй гэтай зменлівай сітуацыі і абысці ўсе вострыя вуглы з мінімальнымі выдаткамі для сябе.

ЧАЦВЕР, 17 СНЕЖНЯ



БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.50 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.10 Зона Х.
9.10 Серыял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.00 Серыял «На край свету». **Заклучная серыя.**
12.10, 16.30 Серыял «Сямейныя меладрамы-6».
13.10 Дзень у вялікім горадзе.
14.00 Серыял «Былая жонка». **Заклучная серыя.**
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25, 0.25 Дэтэктыў «Ахоўныя асобы». 1-я серыя.
17.35 Беларуская часінка.
19.20, 23.30 Сфера інтарэсаў.
20.00, 22.05 Дэтэктыў «Ваненная разведка. Заходні фронт». 1—2-я серыя.
21.00 Панарама.
21.45 Спецыяльны рэпартаж.
0.10 Дзень спорту.



БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Тэлераніца.
9.00, 21.05 Тэлебарометр.
9.05, 22.10 «Арол і Рэшка». Трэвел-шоу.
10.10, 16.20 Трылер «Закрытая школа».
11.15, 0.00 Серыял «Косці».
12.10, 21.10 «Экстрасэнсы-дэтэктывы».
13.15, 19.55 Серыял «Васьмідзясятая».
14.25 Серыял «Кухня».
15.30, 23.15 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект.
17.55 Серыял «Бафі — знішчальніца вампіраў».
22.05 Спортлагі 6 з 49, КЕНО.
0.45 Серыял «У эфіры».



БЕЛАРУСЬ 3

7.15 «Дабрананак».
7.40 «Сусветная карцінная галерэя».

7.55, 11.55, 18.15, 1.05 «Калейдаскоп».
8.10, 12.10, 18.30 «Размаўляем па-беларуску».
8.20 «Памылка рэзідэнта». Дэтэктыў.
10.35 «Быль і небыль пра маршала Ракасоўскага». Дак. фільм.
11.20 «Запіскі Піквіцкаскага клуба». **Драма.**
12.20, 0.40 «Святло далёкай зоркі». Памяці сцэнарыста, драматурга і кінарэжысёра Аляксандра Гутковіча.
12.50 «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». **Драма.**
14.15 «Кінарэжысёр Віктар Тураў». Дак. фільм.
14.45 «Гарачыя дзянёчкі». **Камедыя.**
16.15 «Сіла веры».
16.45 «Сто дзён пасля дзяцінства». **Меладрама.**
18.40 «Ночевала тучка золотая...» **Драма.**
20.10, 0.15 «Дыя@блог». «Пра вечнае».
20.40 «Калыханка».
21.00 «Крыху смялейшы за іншых». Дак. фільм.
21.40 «Лёс рэзідэнта». **Дэтэктыў.**



БЕЛАРУСЬ 5

7.35, 18.30, 22.35 PRO спорт. Навіны.
7.50, 20.40 Баскетбол. НБА. «Чыкага» — «Мемфіс».
9.45 Снукер. Адкрыты Кубак Беларусі. 1/2 фіналу.
11.50 Валебол. Кубак Выкліку. Жанчыны. Матч у адказ.
«Мінчанка» (Беларусь) — «Вісбадэн» (Германія).
13.55 Спорт-мікс.
14.10 Валебол. Кубак Выкліку. Мужчыны. Матч у адказ.
«Будаўнік» (Беларусь) — «Істанбул» (Турцыя).
16.20 Бятлон. Этап Кубка свету. Паклюка. Спрынт. Мужчыны.
18.00 «Спорт, спорт, спорт». Спартыўна-гімнастычнае таварыства «Санітас».



БЕЛАРУСЬ 7

6.00, 7.30 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».
6.30, 8.00 Скетч-шоу «6 кадраў».
7.00 М/ф «Смяшарыкі».
8.30 Серыял «Вароныны».
9.00, 18.00, 23.30 Серыял «Святлафор 5».
10.00, 19.00 Серыял «Маладзёжка 3».
12.00 Баявік «Касякі».
13.40 «Ералаш».
14.00 Серыял «Паласатае шчасце».
15.00, 5.00 Серыял «Нефармат».
16.00 «Турбаміксер».
17.00, 4.00 «Лаві момант».
17.30, 0.00 «Уральскія пельмені».
21.10 Трылер «Як абрабаваць банк».
22.50, 4.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
0.30 «Дурні і дарогі».
1.00 Серыял «Зачараваныя».



БЕЛАРУСЬ 8

6.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. Любоў Захарчанка. 2007 год.
7.00, 9.40, 11.00, 13.10, 14.30, 15.40, 17.00, 18.55, 20.30, 21.40, 23.00, 1.05, 3.40, 5.00 Музыкальная настальгія.
7.15 Маст. фільм «Ад снегу да снегу».
8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кіначасопіс «Хачу ўсе ведаць!».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаны ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Асаблівае і нацыянальнае эліты». 2006 год.
13.25 Маст. фільм «Пагоня».
18.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. Ксенія Полцева. 2007 год.
20.00 Маст. фільм «Маладажон».
0.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым. Мікалай Аруцонаў, Сяргей Воранаў. 2005 год.
1.25 Маст. фільм «Буйная размова».



ЕУРОСПОРТ 1

5.00, 8.00, 21.30, 0.00, 3.30 WATTS!
5.25 Футбол. Еўрагалы.
5.30 Футбол. MLS. Лепшыя моманты.
5.55 Футбол. Веліч футбола.
6.00 Снукер. Еўратур. GIBRALTAR OPEN. Фінал.
8.30, 16.15, 20.00, 1.15 Бятлон. Кубак свету. Мужчыны.

18.35 Снукер. Адкрыты Кубак Беларусі. Фінал.

22.45 Змяшаныя адзінаборствы. Fight Night.



АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здорава!»
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 «Модны прыговор».
12.15 «Смак».
13.10 Маст. фільм «Карусель на базарнай плошчы».
14.50, 16.20 Маст. фільм «Госць з Кубані».
17.00 Да 100-годдзя Георгія Свірыдава. «Час, наперад!»
18.20 Серыял «Татавы дочки».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 «Трэба разабрацца».
21.30 Серыял «Пятля Несце-рава».
23.25 Трылер «Заганнае кола».
1.40 Начныя навіны.



СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Камедыя «Аднакласнікі».
10.10 «Скардзіцца дазваляецца».
10.40, 17.35 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.30 «Не хлусі мне!»
13.50 «Краіна 03». **Серыял.**
14.45, 23.40 «Белыя ваўкі». **Серыял.**
16.50 «Ведай нашых!»
18.35 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы»: «Нас нарадзілі нашы багі».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Маст. фільм «Бабу».
21.50 «Глядзець усім!»
23.00 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым.

9.30, 14.15 Бятлон. Кубак свету. Жанчыны.
10.30, 18.00 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.
12.15 Плаванне. Чэмпіянат свету. Лепшыя моманты.
13.15 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету. Лепшыя моманты.
19.00, 19.55, 3.55, 4.55 Футбол. Сусветныя галы.
19.05, 4.00 Футбол. Лаціна.
19.30, 4.30 Футбол. ФІФА.
22.00 Байцоўскі клуб.
0.15 Конны спорт. ALLTECH CHRISTMAS PUISSANCE.
2.30 Strongest man. Ліга чэмпіёнаў.



КОМЕДИЯ КАМЕДЫЯ

6.00, 9.40, 17.45, 22.00, 3.00 Серыял «Былыя».
6.25 Меладрама «Чужое вяселле».
8.00 Камедыя «Вяселле па абмене».
10.35 Камедыя «Багіня».
12.20 Меладрама «Ажанюся на першай сустрэчай».
14.00, 14.50, 15.40, 0.50, 5.45 Скетчком «Паміж намі».
14.20, 15.10 «Камедыянты (шоу)».
16.00 Камедыя «Шосты элемент».
18.40 Камедыя «Гамбіт».
20.20 Камедыя «Шалёныя прэпады».
23.10 Камедыя «Горка».
1.10 Меладрама «Закахацца ў нявесту брата».
4.00 Камедыя «Пяць нявест».



ТБ3

6.00 М/ф.
8.10 «Доктар I...»
8.40, 19.00, 1.40 «Гісторыя кахання». Серыял.
10.15, 4.00 «Судовыя страсці». Дак. серыял.
11.05, 4.45 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
12.00 «Справа Астахава». Дак. серыял.
12.55 «Жыццё як жыццё». Дак. серыял.
13.50, 18.00 «Чалавек-прынада». Серыял.
14.45, 5.35 «Простыя складанасці».



МІР

6.00 «180 хвілін».
9.00 «Чаму я?»
9.30 Маст. фільм «Дзеці Дон Кіхота».
11.00 Маст. фільм «Сэрца маё Астана».
13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
13.20, 19.25 Серыял «Развод».
15.05 «Справы сямейныя».
16.20, 2.40 Дак. серыял «Іншы свет».
16.50, 3.10 Дак. серыял «Зямля. Тэрыторыя загадак».
17.20 Серыял «Бурштынавы барон».
21.10 Серыял «Школа выжывання ад адзінокай жанчыны з трыма дзецымі ва ўмовах крызісу».
22.05 Маст. фільм «Фота маёй дзяўчыны».
23.55 Галоўная тэма.
0.05 Ток-шоу «Слова за слова».
1.00 Маст. фільм «Тайна «Чорных драздоў»».
3.35 «Народы Расіі».
4.30 Маст. фільм «Валянцін і Валянціна».



РТР БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.35 «Мая планета».
11.55 Весткі. Спецыяльны выпуск.
12.00 Прэс-канферэнцыя Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна.
16.00 «Прамы эфір».
16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
17.30 «Урок французскай. Мірэй Мацье, Джо Дасэн і іншыя...»
18.20 «Дэмакратыя масавага паражэння». «Бэкфайр», «Б'юці» і іншыя. Сто гадоў далёкай авіяцыі».
20.55 Серыял «Земскі доктар».
21.55, 23.10 Серыял «Афіцэрская жонкі».

15.15, 3.10 «Нераскрытыя тайны».
16.10 «Мой герой».
17.00, 21.55 «Дваіное жыццё». Серыял.
20.55, 0.55 «Неспакойны ўчастак». Серыял.
23.00 «Зорныя гісторыі».
23.55 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.
0.45 «Рэкіно».



ТВ 1000 ТБ1000

6.30, 1.20 Камедыя «Эд з тэлевізара».
8.35 Драма «Тэрэза Д».
10.25, 3.30 Трылер «Добры немец».
12.15 Меладрама «Джэйн Эйр».
14.20 Меладрама «Вечнае ззянне чыстага розуму».



16.15 Драма «Бабёр».
17.50 Баявік «Шпіёнскія гульні».
20.00 Драма «Тайная цяга».
22.00 Дэтэктыў «Перш чым я засну».
23.40 Драма «Добрай ночы, Месяц».



ТВ 1000 РУСКАЕ КІНО

6.20 Баявік «Зваротны адлік».
8.20 Драма «Захоўвай мяне, мой талісман».
9.40 М/ф «Смяшарыкі. Пачатак».
11.20 Камедыя «Падарунак з характарам».
13.10 Трагікамедыя «Яно».
15.15 Дэтэктыў «Гатэль».
16.45 Меладрама «Домік у сэрцы».
18.25 Фэнтэзі «Ваўкадаў».
20.20 Баявік «Стрыттрэйсеры».
22.20 Трылер «Стальны матылёк».



НТВ—БЕЛАРУСЬ

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
6.05 Серыял «Адвакат».
7.10 «Цуд тэхнікі».
8.05 «Раніца з Юліяй Высоцкай».
9.00 Серыял «Вяртанне Мухтара».
10.20 Серыял «Ляснік».
12.00 «Суд прысяжных».
13.15 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 «Справа густу».
14.20 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтары».
16.20 Серыял «Ліцейны».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 Серыял «Іншы маёр Сакалоў».
21.25 Серыял «Пятніцкі. Глава чацвёртая».
23.10 «Анатомія дня».
23.50 Серыял «Каманда».



8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.05, 23.55 Надвор'е.
7.05, 16.00 Мультипарад.
7.30, 19.50 Серыял «Злачынная імперыя».
8.30, 18.30 Серыял «Каханне імператрыцы».
9.30 «Кінаблэкнот».
9.45 Дакументальны экран.
10.10 «Хобі + TV».
10.40 Баявік «Каардынаты Скайфал».
12.55, 13.50, 15.45, 16.45, 18.25, 21.00 «Хатняя крама».
13.05 Серыял «Героі».
14.10 Серыял «Палюбоўніцы».
16.30 «Золата маўчання».
17.00 Серыял «Пад купалам».
19.35 «Фэшн is my прэфэрэнс».
20.50 «Вечарніца».
21.10 «Даведнік па краінах і кантынентах».
21.20 Фантастыка «Пяты элемент».
23.35 Серыял «Турэцкая для пачаткоўцаў».

0.15 Камедыя «Усё ўключана 2».
2.00 Драма «Гульні матылёў».
4.25 Мюзікл «Сезон цудаў».



NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 17.10, 3.45 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.
6.50, 13.45 Гульні розуму.
7.10 Займальная навука.
7.35, 13.20 Навуковыя недарэчнасці.
8.00 Шырокі погляд.
8.45 Як перамагчы ва ўсім.
9.30, 11.50, 14.10, 19.30 Ледзяная дарога.
10.20, 14.50, 20.15 Непакорлівы востраў.
11.00 Сіла племені.
12.35, 18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Незвычайныя промыслы.
15.40 Самыя небяспечныя жывёлы.
16.25 Дзікая прырода Амерыкі.
18.00, 0.45, 4.30 Золата Юкана.
22.30 Паранармальнае.
23.15 Тайны гісторыі.
0.00, 2.15 Расследаванні авіякатастроф.
3.00 Апакаліпсис: узыходжанне Гітлера.



DISCOVERY

8.00, 12.30 Акулы аўтатаргоў з